

# **Выкарыстанне інтэрактыўных тэхналогій навучання ў падрыхтоўцы спецыялістаў бібліятэчна-інфармацыйнай сферы**

**C. A. Паўлава**

У артыкуле разглядаецца выкарыстанне інтэрактыўных тэхналогій навучання ў падрыхтоўцы спецыялістаў бібліятэчна-інфармацыйнай сферы, асаблівая ўвага надаецца тэхнолагіі практнага навучання ў выкладанні спецыяльных дысцыплін. Метад практктаў аргументуваецца як сістэма адукатыўнай стратэгіі, пабудаванай у адным мэтавым кірунку.

**Ключавыя слова:** інтэрактыўны метад, тэхналогія, практкт, гульня, адукатыя, інавацыя, сістэма.

The article examines the use of interactive learning technologies to train the specialists for the library and information sphere. Particular consideration is given to the technology of design learning in teaching of the special academic disciplines. The technology of design learning is validated as an education strategy system developed within a stand-alone target area.

**Key words:** interactive method, technology, project, game, education, innovation, system.

Кампетэнтнасны падыход стаў дамінуючым у сучаснай вышэйшай адукатыі. У студэнтаў кампетэнцыі фарміруюцца і развіваюцца падчас выкладання ім вучэбных дысцыплін. Аднак не менш важным у гэтай справе з'яўляецца ўкараненне адпаведных арганізацыйных формаў навучальнага практесу, інавацыйных педагогічных сістэм і тэхна-



**Сафія Антонаўна Паўлава,  
професар кафедры менеджменту  
інфармацыйна-документнай сферы  
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта  
культуры і мастацтваў,  
кандыдат філалагічных навук, дацэнт**

логій, методык актыўнага і інтэрактыўнага навучання.

Дастаткова поўна праблемы мадэліравання і арганізацыі інавацыйнай аддукацыі разгледжаны ў навукова-метадычным выданні І. І. Цыркуна, Е. І. Карповіч [1]. Таксама ў ім прадстаўлены цікавыя дыдактычныя матэрыялы для самастойнай работы суб'ектаў аддукацыі над праектамі педагогічных інавацый.

У апошні час актыўна вядзецца дыскусія аб правамернасці ўжывання тэрміна «тэхналогія» адносна навучання і выхавання чалавека. Многія айчынныя і замежныя навукоўцы становічаюцца да гэтага пытання. Вучоныя адзначаюць наступныя варыянты трактоўкі паняцця «педагагічная тэхналогія»: сінтэз паміж навукай і мастацтвам; професійны інструментарый, які прадугледжвае ўсе магчымыя тэхнічныя сродкі навучання (спосаб тэхнізацыі працэсу навучання; веданне неабходных працэдур для праектавання) новай або некалькі мадэрнізаванай практикі навучання; працэсная сістэма сумеснай дзеянасці студэнта і выкладчыка па праектаванні, арганізацыі, арыентаванні і карэктні аддукацыйнага працэсу з мэтай дасягнення канкрэтнага выніку пры забеспячэнні камфортных умоў

удзельнікам; праект педагогічнай сістэмы, перавод прадметных ведаў у сістэму кіравання вучэбнай дзейнасцю.

Такім чынам, педагогічна тэхналогія ўяўляе сабой сукупнасць спосабаў (метадаў, прыёмаў, аперацый) педагогічнага ўзаемадзеяння, паслядоўная рэалізацыя якіх стварае ўмовы для развіцця ўдзельнікаў педагогічнага працэсу і прадугледжвае пэўныя яго вынік. Тэрмін «аддукацыйныя тэхналогіі» даследчыкамі ўжываецца як сінонім тэрміна «педагагічныя тэхналогіі» [2, с. 116].

Навукоўцы ў вобласці аддукацыі працаваюць розныя класіфікацыі і тыпалогіі аддукацыйных тэхналогій [2]. У падрыхтоўцы спецыялістаў бібліятэчна-інфармацыйнай сферы найбольш актуальнымі і значнымі з'яўляюцца наступныя іх групы: тэхналогіі на аснове гуманізацыі і дэмакратызацыі педагогічных адносін (педагогіка супрацоўніцтва); тэхналогіі на аснове актывізацыі і інтэнсіфікацыі дзеянасці студэнтаў (гульнёвыя тэхналогіі, проблемна-арыентаване навучанне); тэхналогіі на аснове эфектыўнасці арганізацыі працэсу навучання і кіравання ім (праграмаванае навучанне, групавыя і калектыўныя яго спосабы, узаеманавучанне; інфармацыйныя і тэлекамунікацыйныя тэхналогіі, тэхналогіі інтэрактыўнага навучання) [3, с. 5].

Уяўлецца мэтазгодным вылучыць таксама тэхналогію інтэрактыўнага навучання, якую ў большай ступені можна лічыць інавацыйным педагогічным сродкам. Дастаткова поўна гэтая тэхналогія знайшла аргументаванне ў работе С. С. Кашлева, дзе яе сутнасць вызначана як сукупнасць спосабаў мэтанакіраванага ўзмоцненага міжсуб'ектнага ўзаемадзеяння педагога і навучэнца, паслядоўная рэалізацыя якога стварае аптымальныя ўмовы для іх развіцця [4, с. 24].

У адрозненні ад тлумачальна-ілюстраваных метадаў пры рэалізацыі інтэрактыўных дамінует не дзеянасць выкладчыка, а дзеянасць студэнта. Педагог у інтэрактыўным метадзе не з'яўляецца транслятарам гатовай інфармацыі, а арганізуе самастойную пазнавальную дзеянасць навучэнца па прадуцтваванні ведаў або навакольнай рэчаіснасці, будзіць да пошуку,

даследавання з'яў і працэсаў, самастойнага расшэння праблем. Выкладчык выступае як крыніца інфармацыі. Яго функцыя – стварэнне ўмоў для праяўлення студэнтамі актыўнасці, ініцыятывы ў пазнавальнай дзейнасці. Яго вядучая роля – дапамагчы ў арганізацыі мыслядзейнасці, сэнсатворчасці, рэфлексіўнай дзейнасці студэнтаў.

Актыўнасці моладзі садзейнічае і спалучэнне ў інтэрактыўных метадах агульных арганізацыйных формаў педагогічнага ўзаемадзеяння: франтальнай, групавой, парнай і індывідуальнай.

Засваенне студэнтамі змястоўнай на паўнільнасці выкладаемых спецыяльных дысцыплін здзяйсняецца праз разнастайныя формы навучання. Кафедра менеджменту інфармацыйна-документнай сферы БДУКІ лічыць найбольш эфектыўным выкарыстанне тэхналогій праектнага навучання, якія вызначаюцца з пункту гледжання педагогікі як сукупнасць прыёмаў, дзеянняў навучэнцаў у іх пэўнай паслядоўнасці для дасягнення пастаўленай задачы – расшэння праблемы, значнай для навучэнцаў і аформленай у выглядзе канчатковага прадукту [5].

Адукацыйны праект – гэта форма арганізацыі заняткаў, якая прадугледжвае комплексны сістэмны характар дзейнасці ўсіх яго ўдзельнікаў на атрыманне канкрэтных вынікаў, вырашэнне той ці іншай тэарэтычнай або практычнай праблемы. Метад праектаў заўсёды арыентаваны на самастойную дзейнасць студэнтаў – індывідуальную, парную, групавую, якая ажыццяўляецца на працягу вызначанага часу. Гэты метад арганічна спалучаецца з групавым падыходам да навучання і заўседы падразумівае расшэнне якой-небудзь праблемы. Апошнія прадугледжвае, з аднаго боку, выкарыстанне сукупнасці разнастайных метадаў і сродкаў навучання, з другога – інтэграванне ведаў і ўменняў з розных сфер навукі, тэхналогіі. Вынікі праектаў павінны быць «датыкальнымі»: яны мусіць змяшчаць канкрэтнае расшэнне, калі праца ішла над тэарэтычнай праблемай, і быць гатовымі да ўкаранення – калі практычнай. Увогуле праектнае навучан-

не з'яўляеца інтэрактыўным метадам навучання.

Як правіла, тэматыка праектаў закладаецца падчас папярэдняга этапу праектнага навучання – педагогічнага праектавання дысцыпліны. Спачатку ствараецца мадэль дысцыпліны – рабочая праграма, дзе ўсебакова раскрываюцца яе значэнне для дадзенай спецыяльнасці, міжпрадметныя сувязі, аб'ём, змест тэарэтычнай і практычнай частак, формы арганізацыі вучэбнага працэсу, кантроль і тэхналогіі.

Акрамя праграм, сёння на кафедры распрацаваны вучэбна-метадычныя дапоможнікі і іншыя дыдактычныя матэрыялы, створаныя адпаведна *прынцыпам праектавання*:

1. *Прынцып чалавечых прыярытэтаў, гуманістычных адносін да студэнтаў* адлюстраваны ў асобаснай арыентаванасці ўсіх элементаў праектуемай дысцыпліны і вучэбнага працэсу на інтарэсы, патрэбы і магчымасці студэнтаў.

2. *Прынцып самаразвіцця праектуемых сістэм, лекцыйных курсаў, практычных, семінарскіх заняткаў* азначае іх дынамічнасць, здольнасць да змянення зместу і аб'ёму. Гэты прынцып абумоўлены прафілізацыяй курсаў, разнастайнымі формамі навучання, змяненнем педагогічных тэхналогій, аўтарскімі перавагамі.

Укараненне ў вучэбны працэс тэхналогіі праектнага навучання патрабуе з боку выкладчыка добрага ведання спосабаў яго распрацоўкі і выкарыстання.

Прайлюструем гэты працэс падрабязна на прыкладзе выкладання спецыяльных дысцыплін «Бібліятэчна-інфармацыйны менеджмент» і «Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк».

Тэхналогія правядзення заняткаў уяўляе сабой комплекс і паслядоўнасць арганізацыі ў іх межах ўзаемадзеяння выкладчыка і студэнтаў праз рэалізацыю сукупнасці інтэрактыўных метадаў у мэтах больш аптымальнага развіцця ўдзельнікаў педагогічнага працэсу. На занятках гэтае ўзаемадзеянне пачынаецца з рэалізацыі якога-небудзь інтэрактыўнага метаду па стварэнні добразычлівой атмасфери,

наладжванні камунікацыі: «Завяршы фразу», «Алітэрацыя імён», «Камплімент». Гэтая метады рэалізуюцца на працягу 5–10 хвілін і даюць магчымасць студэнтам аператыўна ўключыцца ў дзеянасць і развіваць да яе станоўчую матывацью [2, с. 53–55].

Эфектыўным метадам падрыхтоўкі спецыялістаў з'яўляецца метад «Работа з паняццямі». Яго прызначэнне – развіццё ўразумення, рэфлексія, асэнсаванне студэнтамі паняццяў, каштоўнасных арыентатаў, стварэнне кожным удзельнікам педагогічнага працэсу свайго індывідуальнага сэнсу таго ці іншага паняцця, абмен сэнсамі. Метад рэалізуецца ў некалькі этапаў. На першым з іх адбываецца вызначэнне паняцця. Выкладчык на занятках прапануе студэнтам работу з даведачнай літаратурай, у якой яны павінны знайсці ўніверсальнае вызначэнне і запісаць яго ў асабістую слоўнікі. Падчас самастойнай работы на другім этапе моладзь мусіць падабраць подобныя паняцці (па адным паняцці на кожную тэму). На трэцім – знайсці супрацьлеглыя паняцці. Такім чынам кожны студэнт складае ўласны тлумачальны слоўнік, які ўяўляе сабой монапраект па дысцыпліне і з'яўляецца асновай для яе вывучэння.

Сацыяльна-псіхалагічная падрыхтоўка студэнтаў у межах бібліятэказнаўчых дысцыплін прадугледжвае выкарыстанне ролевых інтэрактыўных праектаў: сацыяльна-ролевых, метаду вырашэння канкрэтных задач. Агульнае, што іх аб'ядноўвае, – разбор канкрэтных, часта канфліктных, сітуацый у сферы міжасобасных стасункаў. Падбор, складанне проблемных сітуацыйных задач завочнікі ажыццяўляюць па заданні выкладчыка ў міжсесійны перыяд. Студэнтам неабходна апісаць трывіды сітуацый, якія адбыліся ў бібліятэцы і ўдзельнікамі/сведкамі якіх яны сталі:

- 1) сітуацыя, калі дзеянні бібліятэкара можна ацаніць як аптымальны;
- 2) сітуацыя, у якой праглядваецца яўная памылка бібліятэкара;
- 3) спрэчная, няясная сітуацыя, расшэнне якой выклікае сумненні.

Сітуацыйныя задачы павінны адказваць наступным патрабаванням: быць спрэчнымі

і цікавымі і ў іх аснове павінен ляжаць рэальны факт. Першы іх від дае апісанне абставін і шэраг магчымых варыянтаў расшэння. Студэнту неабходна аргументаваць прымальны і непрымальныя варыянты. Другі від проблемных сітуацыйных задач дае ацэнку паводзінам бібліятэкара падчас абслугоўвання ў канкрэтнай сітуацыі; студэнту неабходна правесці аналіз і даць аргументаванае расшэнне. Трэці від задач арыентаваны на пошуку самастойнага расшэння з аргументаваннем.

Падобныя задачы патрабуюць ведання бібліятэчнага заканадаўства (аб захаванасці фондаў бібліятэк), педагогічнага такту, павагі да асобы чытача, індывідуальнага падыходу ў кожным канкрэтным выпадку. Як правіла, студэнты-завочнікі паспяхова спраўляюцца з заданнем. Сабранага імі матэрыялу хапае для складання задач для навучэнцаў не толькі ФЗН, але і дзённага аддзялення.

Падчас заняткаў выкладчыкам прапануецца параметры вырашэння сітуацый, што дазваляе скласці алгарытм дзеянняў бібліятэкара ў пэўных абставінах. Пасля таго як выступяць студэнты, якія рашылі першую сітуацыйную задачу, пачынаецца абмеркаванне па прапанаваным выкладчыкам параметрам. Такім жа чынам разглядаюцца другая і трэцяя задачы. Студэнты зацікаўлены ацэньваюць расшэнні сваіх сяброў, выказываюць сваё асабістое меркаванне. Пры гэтым узімаюць спрэчкі, барацьба меркаванняў. Пад кіраўніцтвам выкладчыка знаходзіцца правільнае расшэнне, абмяркоўваюцца тыповыя памылкі, якія дапускаліся студэнтамі пры расшэнні задач.

Высокую інтэнсіўнасць камунікацыі ўдзельнікаў педагогічнага працэсу забяспечвае і вырашэнне канфліктных сітуацый у бібліятэчным калектыве. Студэнты знаёмляцца з рознымі канфліктнымі сітуацыямі і фарміруюць мадэль вырашэння маральных канфліктаў. Затым індывідуальныя варыянты публічна аргументуюцца і абмяркоўваюцца.

Адзін з модуляў дысцыпліны «Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк» уключае тэму «Выставачная дзеянасць бібліятэк», дзе прадугледжана арганізацыяна дзейсная гульня «Мадэль бібліятэчнай выставы». Падчас правядзення гульні развіваюцца навыкі

крытычнага асэнсавання рэчаіснасці, набываецца вопыт калектыўнай інтэлектуальнай дзейнасці, удасканальваюцца ўменні працаць з мэтавымі чытацкімі групамі; развіваюцца ўменні аналітыка-сінтэтычнай работы з інфармацыяй. Гульня праходзіць у чатыры этапы, займае 4 гадзіны аўдыторнага часу. Першы яе этап – тэарэтычная частка заняткаў, дзе выкладчык нагадвае патрабаванні да выставачнай дзейнасці, іх класіфікацыю, з дапамогай студэнтаў, якія выкарыстоўваюць свае слоўнікі, тлумачыць асноўныя паняцці тэмы. На другім этапе адбываецца падрыхтоўка праектаў. Удзельнікі гульні падзяляюцца на дзве каманды, кожная з іх прадстаўляе пэўную бібліятэку (дзіцячую або дарослую) і атрымлівае спецыяльную маstryцу, па выніках калектыўнага запаўнення якой ствараецца знакавая мадэль выставы. На работу адводзяцца 45 хвілін. Удзельнікам дазваляецца выкарыстоўваць розныя крыніцы інфармацыі. На трэцім этапе гульні «Мадэль бібліятэчнай выставы» праходзіць абарона праектаў. Каманды прадстаўляюць калектыўныя праекты, удзельнікі слухаюць выступленні, задаюць пытанні, дапаўняюць, каменціруюць. На заключным, чацвёртым, этапе вядучы падводзіць вынікі гульні, выяўляе праблемы, якія ўзнікалі ў камандах, дае практичныя рэкамендацыі. Вынікі гульні выкарыстоўваюцца ў якасці асновы для метадычных распрацовак тэматычных выстаў па розных кірунках дзейнасці ў інтэграваным курсе «Бібліятэчна-інфармацыйны менеджмент», які завяршае ў вучэбным плане цыкл спецыяльных бібліятэказнаўчых дысцыплін. Эты курс сінтэзуе і абагульняе веды студэнтаў па асобных кірунках бібліятэчнай дзейнасці, а таксама інтэргруе ў сабе ўсе інтэрактыўныя метады. Па тэме курса «Бібліятэка ў сістэме сацыяльна-культурнага праграмавання» прадугледжана распрацоўка студэнтамі мультыпраекта.

У ходзе лекцый і семінарскіх заняткаў студэнты замацоўваюць веды па праектнай дзейнасці бібліятэк, на практичных занятках разглядаюць розныя праблемныя сітуацыі, удачлівасць мэты, задачы, тэрміны працы над праектамі, распрацоўваюць мадэль мэтавай праграмы.

Укараненне праектнай методыкі харкторызуеца наступнымі этапамі дзейнасці выкладчыкаў і студэнтаў:

*1. Вызначэнне тэмы праекта.* На гэтым этапе навучанне носіць яскрава выражаны практика-арыентаваны характар, што даваляе ўстанаўліваць і падтрымліваць цесныя сувязі з заказчыкамі – бібліятэкамі. Відавочна, што ўжо на першым этапе метад праектаў арганічна спалучаецца з метадам навучання ў супрацоўніцтве, што важна і для праектнай дзейнасці бібліятэк.

Тэматыка праектаў фарміравалася спецыялістамі цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк г. Мінска, Цэнтральны бібліятэкі імя Я. Купалы, Мінскай абласной бібліятэкі імя А. С. Пушкіна ў межах рэспубліканскіх праграм «Памяць Беларусі» (нацыянальная частка Програмы ЮНЕСКА «Памяць свету»), «Дзецы Беларусі», «Культура Беларусі». Пэўныя тэмы праектаў працаваліся выкладчыкамі з улікам вучэбнай сітуацыі, прафесіянальных інтарэсаў, здольнасцей навучэнцаў, а таксама самімі студэнтамі, якія арыентаваліся на асабістыя пазнавальныя і творчыя інтарэсы.

*2. Арганізацыя творчых груп.* Навучэнцы аб'ядноўваюцца ў творчыя групы, у кожнай з якіх вылучаецца каардынатор. Ён кіруе і кантролюе ўдзел студэнтаў у распрацоўцы праекта, падтрымлівае сувязі і атрымлівае кансультацыі ад работнікаў бібліятэк, выкладчыкаў. Для кожнай творчай групы выкладчыкі аб'ядноўваюць заданні вучэбнай і пазавучэбнай, самастойнай работы студэнтаў, арыентуюць іх на супрацоўніцтва. У групах адбываецца размеркаванне абавязкаў з улікам патэнцыяльных асабістых здольнасцей студэнтаў.

*3. Выбар творчымі групамі тэм праектаў.* Кожная творчая група разам з метадыстамі, работнікамі аддзелаў абслугоўвання бібліятэк выбірае тэмы мультыпраектаў, абмяркоўвае магчымыя крыніцы інфармацыі, прагназуе канчатковы вынік дзейнасці.

*4. Вызначэнне творчай групай відаў дзейнасці і стварэнне плана рэалізацыі мультыпраекта.* Каардынатор групы разам з выкладчыкам (пры неабходнасці) размяркоўвае веды дзейнасці паміж удзельнікамі праекта,

пасля чаго група складае план работы над мультыпраектам. Каардынатар прызначае адказных за кожны з этапаў работы і вызначае тэрмін яго выканання.

5. Рэалізацыя планаў мультыпраектаў. Гэты этап – самы інтэнсіўны і творчы: здзяйсненне непасрэднай распрацоўка праекта ў бібліятэках. Студэнты назапашваюць інфармацыю, працуяць з ёю, даследуюць праблемы, абмяркоўваюць розныя варыянты афармлення і прадстаўляюць праекты. Кожны ўдзельнік групы ўносіць свой уклад у агульную справу. Сумесная работа над праектам дае магчымасць стварэння пазітыўнай узаемазалежнасці студэнтаў і забяспечвае індывідуальную ацэнку работы кожнага ўдзельніка і групы ўвогуле.

6. Прэзентацыя праектаў. Абарона мультыпраекта першапачаткова адбываецца на практычных занятках у студэнцкіх групах. Сярод прадстаўленых праектаў адбіраюцца лепшыя і рэкамендуюцца на агульную презентацыю праектаў па патоку.

Формай прэзентацыі вызначаецца круглы стол, на які прадугледжана запрасіць выкладчыкаў факультета і прадстаўнікоў бібліятэк.

Пры абароне праекта ўлічваюцца:

- арыгінальнасць і якасць прадстаўленага матэрыялу;
- аб'ём і глыбіня ведаў па тэме, эрудыцыя, міжпрадметныя сувязі;
- культура мовы, выкарыстанне наглядных сродкаў;
- адказы на пытанні, паўната, аргументаванасць.

У аблеркаванні студэнцкіх праектаў ўдзельнічаюць загадчык кафедры менеджменту інфармацыйна-документнай сферы, выкладчыкі факультета інфармацыйна-документных камунікаций, загадчыкі і дырэктары бібліятэк г. Мінска, старшыня Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі.

У мінулым годзе ўдзельнікі круглага стала былі прыемна ўражаны дыяпазонам тэматыкі (студэнты распрацавалі 30 праектаў, з якімі можна пазнаёміцца ў электроннай бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў), якасцю праектаў, іх адраснасцю. Так, у межах навукова-вучэбна-

вытворчага комплексу «Кафедра менеджменту інфармацыйна-документнай сферы – Цэнтралізаваная дзіцячая бібліятэчная сістэма г. Мінска» былі прадстаўлены праекты: для філіяла № 16 – «Інфармацыйная культура і дзеці», «Цэлы свет – дзесяцім»; для філіяла № 11 – «У гармоніі з прыродай»; для філіяла № 14 – «Дзеці і бацькі – псіхалогія стасункаў»; для філіяла № 6 – «Война глазами трох поколений»; для філіяла № 3 – «Чтение – путь к образованию», «Зямля бацькоў – твая зямля»; для Цэнтралізаванай гарадской бібліятэкі імя Я. Купалы – «Алея чытачоў», «Жаночы інфармацыйны цэнтр», «Вайна ў лёсе маёй сям’і»; для вышэйшых навучальных установ быў падрыхтаваны праект «Віртуальная даведачная служба бібліятэк ВНУ»; для ўсіх зацікаўленых бібліятэк – праект «On-line-інфармація – крок у будучыню».

Не менш цікавымі з’яўляюцца і рэгіянальныя праекты, якія распрацоўваліся студэнтамі па ўзгадненні з кірауніцтвам бібліятэк рэгіёнаў. Найбольш змястоўныя з іх наступныя: для Цэнтральнай бібліятэкі г. Мар’іна Горка – «Школа – территория закона»; для Стайбцоўскай раёнай бібліятэкі – «Цыкл мерапрыемстваў па папярэджанні агрэсіі і жорсткасці сярод падлетеў»; для Глускай раёнай бібліятэкі – «Адраджэнне і захаванне культурна-гістарычнай спадчыны Глускага раёна»; для Лунінецкай ЦРБ – «Прафілактыка правапарушэнняў сярод школьнікаў»; для Полацкай ЦБС – «Создание информационного центра по генеалогии и генеалогическим исследованиям».

Прадстаўленыя праекты атрымалі высокую ацэнку як з боку выкладчыкаў, так і з боку прадстаўнікоў бібліятэк. Шэраг праектаў з мэтай укаранення ў практичную дзейнасць быў запатрабаваны бібліятэкамі адразу пасля іх прэзентацыі.

У ходзе аблеркавання адзначалася эфектыўнасць праектнай методыкі як эфектыўнага падыходу да навучання студэнтаў. Усе ўдзельнікі сынліся на меркаванні, што праектная методыка дазваляе:

- спалучаць перавагі праектна-даследчага метаду і магчымасці інфармацыйных тэхналогій;
- ствараць аптымальныя ўмовы

для самарэалізацыі як студэнтаў, так і выкладчыкаў;

- максімальна развіваць індывідуальныя патэнцыяльныя здольнасці студэнтаў;
- арганізоўваць цеснае ўзаемадзеянне і камунікацыйныя адносіны паміж членамі групы, выкладчыкамі і супрацоўнікамі бібліятэкі;
- фарміраваць і развіваць даследчыя ўменні і навыкі, творчыя здольнасці ўсіх удзельнікаў праекта;
- засяроджваць увагу як на індывідуальнай працы, так і на сумесных дзеяннях над расшэннем вытворчых проблем;
- браць індывідуальную адказнасць за выкананне тых ці іншых вытворчых задач.

Презентацыі сведчылі аб эфектыўнасці праектнай методыкі і ў кірунку развіцця эмачыянальнай сферы будучых спецыялістаў. Студэнты выказалі задаволенасць ад выкананых заданняў, праявілі пачуцці прафесійнай годнасці, упэўненасці ў сабе, пазітыўныя адносіны да сваіх сакурснікаў, будучай прафесійнай дзейнасці, асэнсавалі матываючую самаактуалізацыі і самаўдасканалення.

Тэхналогію інтэрактыўнага праектнага навучання нездарма адносяць да інтэрактыўных тэхналогій ХХІ стагоддзя: яна прадугледжвае ўменне адаптавацца да імкліва зменлівых умоў жыцця чалавека постіндуstryяльнага грамадства. Праекты разглядаюцца як элементы сістэмы адукацыйнай стратэгіі, пабудаванай у адным мэтавым кірунку.

Выкарыстанне інтэрактыўных тэхналогій навучання дазваляе ўдасканальваць арганізацыю самастойнай работы студэнтаў-завочнікаў, робіць яе больш рытмічнай, а ў выніку – павышаць паспяховасць навучэнцаў. Безумоўна, кожны выкладчык выбірае сваю сістэму метадаў і тэхналогій навучання з улікам вучэбных метадаў і задач, асаблівасцей вучэбнай групы, яе інтарэсаў і патрэб, узроўню кампетэнтнасці і іншых фактараў.

Найбольшага эфекту можна дасягнуць пры сістэмным падыходзе да выбару традыцыйных і інавацыйных тэхналогій навучання, іх разумным спалучэнні, дапаўненні адзін аднаго і эфектыўным кіраўніцтве з боку выкладчыка.

#### Спіс цытаваных крыніц

1. Цыркун, И. И. Инновационное образование педагога: на пути к профессиональному творчеству: учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун, Е. И. Карпович. – 2-е изд. – Минск: БГПУ, 2011. – 311 с.
2. Педагогическое образование в Республике Беларусь: аналитические материалы: практ. пособие / П. Д. Кухарчик [и др.]; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2007. – С. 116.
3. Збаровская, Н. В. Деловые игры для занятий библиотечных специалистов: сб. метод. материалов / Н. В. Збаровская. – М.: Либерия; Бибинформ, 2005. – 120 с.
4. Кашилев, С. С. Интерактивные методы обучения: учеб.-метод. пособие / С. С. Кашилев. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 224 с.
5. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. – (Профессиональная педагогическая библиотека).